

**Падпіска-2007**  
**СА «ЗВЯЗДОЙ» – У НОВАЕ ПАЎГОДДЗЕ**  
 ІДЗЕ ПАПІСКА НА 3-І КВАРТАЛ І ІІ ПАЎГОДДЗЕ 2007 ГОДА.  
 ПАПІСНЫЯ ЦЭНЫ НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»  
 (у рублях, устаноўлены з 01.07.2007 г.)

Індэкс	на 1		
	месяц	месяцы	на 6 месяцаў
63850 (індыўдуальны)	8200	24600	49200
63145 (індыўдуальны льготны, для пенсіянераў, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны)	7850	23550	47100
63858 (ведамасны)	13000	39000	78000
63239 (ведамасны льготны для ўстаноў міністэрстваў культуры, адукацыі і аховы здароўя)	11850	35550	71100

**СПАДЗЯЁМСЯ НА ВАШУ ПАПІСНІКУ, ПАВАЖАНЫЯ ПАПІСНІЧЫКІ І РАБОТНІКІ ПАПІСНІКА.**

# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Родная газета на роднай мове



21 ЧЭРВЕНЯ 2007 г.  
ЧАЦВЕР

№ 114 (25979)

Кошт 350 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

## Мінпрацы і сацабароны прапануе павысіць тарыфную стаўку першага разраду з 1 жніўня

Аб гэтым паведамліў учора міністр працы і сацыяльнай абароны Уладзімір Патупчык, які прымаў ўдзел у пасяджэнні Верхнядзвінскага райвыканкама.

На разгляд у Савет Міністраў прадстаўлены два дакументы, якія прадугледжваюць павелічэнне стаўкі або з 1 жніўня, або з 1 лістапада. Гаворачы пра памер павышэння, міністр адзначыў, што ён будзе «ў рамках параметраў сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на гэты год». Уладзімір Патупчык не выключыў, што павышэнне тарыфнай стаўкі першага разраду можа адбыцца ў два этапы — у жніўні і ў лістападзе.

У Беларусі не прадугледжваецца павялічэнне пенсійнага ўзросту, паведамліў Уладзімір Патупчык. Нягледзячы на тое, што ў многіх дзяржавах пенсійны ўзрост настае з 65 гадоў і адсутнічаюць адрозненні паміж выходам на пенсію мужчын і жанчын, у Беларусі пенсійны ўзрост пераглядацца не будзе, падкрэсліў Уладзімір Патупчык. У рэспубліцы зменіцца падыход да назначэння пенсій — ён стане дыферэнцыраваным і выключыць ураўнілаўку, сказаў міністр. Гэтаму будучы садзейнічаць персаніфікаваны ўлік, які вядзецца ў краіне з 2003 года, сістэма пенсійных істрахавых уносаў.

У адпаведнасці з праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі да 2010 года, сярэдні памер пенсіі да канца гэтага перыяду складзе Br486 тыс. супраць Br292 тыс., зафіксаваных на 1 чэрвеня гэтага года. Паводле слоў міністра, у Беларусі на выплату пенсій затрачваецца 11 працэнтаў валавага ўнутранага прадукту ў адносінах ад суседніх дзяржаў, дзе гэты паказчык складае 7–8 працэнтаў. Закон аб пенсійным забеспячэнні насельніцтва, які цяпер

распрацоўваецца, даць магчымасць наблізіцца да сярэднясвятнага ўзроўню пенсійных затрат і забяспечыць дыферэнцыраваны падыход да назначэння пенсій.

Дадатковы водпуск за стаж работы і ненармаваны рабочы дзень будзе аплачвацца за кошт прыбытку прадпрыемства і агаворвацца ў калектыўным дагаворы, паведамліў міністр. Ён нагадаў, што новым заканадаўствам прадугледжаны працоўны водпуск у памеры 24 календарныя дні, дадатковы водпуск за ненармаваны рабочы дзень складае 7 календарных дзён, за бесперапынны стаж работы ў адной арганізацыі да 3 календарных дзён. Пры гэтым прадстаўляюцца аны будучы наймальнікам. За работу ў шkodных умовах працы водпуск не зменіцца і спіс асноўных катэгорый работнікаў, акім ён прадстаўляюцца, захаваецца, сказаў міністр.

Міністэрства працы і сацыяльнай абароны прадставіць праект указа аб адраснай сацыяльнай падтрымцы ўраду 20 ліпеня, паведамліў Уладзімір Патупчык.

У праекце указа прадугледжана дапамога студэнтам, навучэнцам, ветэранам працы, малалетнім вязням канцэнтрацыйных лагераў, інвалідам трыццяй групы, сказаў міністр. Такім чынам, распрацоўшчыкі заканадаўчага акта прапануюць аказаваць падтрымку тым малазаабеспечаным катэгорыям грамадзян, якія пазбаўлены льгот у сувязі з уступленнем у сілу новага закона. Ён адзначыў, што пры распрацоўцы праекта выкарыстоўваюцца найбольш прымальныя варыянты сацыяльнай дапамогі гэтым катэгорыям насельніцтва. Абаважана будучы ўлічаны інтарэсы сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей да 3 гадоў і, сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў.

БЕЛТА.

## ІСЦІНА НАРАДЖАЕЦЦА Ў ДЫЯЛОГУ

Учора ў рамках работы Савета па ўзаемадзеянню органаў мясцовага самакіравання пры Саўеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь адбылася сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі Геннадзя Навіцкага са старшынёй раённай і гарадзкіх Саветаў дэпутатаў.

«Сёння мы не ставім мэтай навучыць вас працаваць. Для нас мае галоўнае — кантактаваць з вамі, дыялог, падчас якога на «паверхні» павінны вылічыць усё вашыя праблемы. А мы будзем садзейнічаць іх вырашэнню», — сказаў, звяртаючыся да аўдыторыі, Геннадзь Навіцкі.

Пытанні, якія пасля прапановы Старшыні Савета Рэспублікі прысутныя пачалі задаваць вельмі актыўна, датычыліся ў першую чаргу рэалізацыі Указа Прэзідэнта № 21 «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў вырашэнні пытанняў жыццязабеспячэння насельніцтва». Старшыня раённай і гарадзкіх Саветаў хваляваўся, як правільна вылічваць нарматыў бюджэтнай забяспечанасці, на чым баланс павінны знаходзіцца дарогі, праезды і ўнутрыясковыя вуліцы, хто павінен абслугоўваць вулічныя асвятленне, як спрадзіць падрыхтоўку новай тэхнічнай дакументацыі і інш. Па выніках сустрэчы ў рамках работы Савета па ўзаемадзеянню будучы выпрацаваны і накіраваны на разгляд у Савет Міністраў адпаведныя прапановы.

Старшыня Савета Рэспублікі ў сваім выступленні закрануў таксама асноўныя патрабаванні, якія вынікаюць з падпісанай Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 14 чэрвеня 2007 г. Дэкрэтывы № 3, і заклікаў Саветы дэпутатаў усё зусроўня знайсці сваю нішу ў вырашэнні задач, нацэленых на ўзмацненне рэжыму эканоміі.

І інфармацыяў аб некаторых пытаннях, звязаных з фінансаваннем эканамічным забеспячэннем дзейнасці Саветаў дэпутатаў пярвічнага ўзроўню, выступіў начальнік галоўнага ўпраўлення бюджэтнай палітыкі Міністэрства фінансаў Максім Ермаловіч.

Наталля КАРПЕНКА.

**P.S. Больш падрабязна аб сустрэчы Старшыні Савета Рэспублікі са старшынёй раённай і гарадзкіх Саветаў дэпутатаў мы раскажам у бліжэйшым нумары «Местного самоуправления».**

## КРАХ «ЭКСПЕРЫМЕНТАТАРАЎ»

Пракуратура Мінскай вобласці ўзбудзіла 3 крымінальныя справы супраць міліцыянераў, якія ў пагоні за «кантикарупцыйнымі паказчыкамі» пераступілі рысу закона

Мэта не заўсёды спраўдзецца. Асабліва ў такой дыкалітанай сферы, як барацьба з карупцыяй. Вывесці на чыстую ваду справы падрадкава чыноўніка даволі складана, паколькі карупцыйныя справы звычайна робяцца ва ўмовах строгай сакрэтнасці. Куды працей справавацца службовую асобу на хабарніцтва і зліваш за рuku. За з'яўляванне падобнымі метадамі, якія сярэд праваахоўніцка называюцца аперацыйным эксперымантам, сёлета пракуратурай Мінскай вобласці прыняты чатыры крымінальныя адказнасці чатыры міліцыянеры. Як паведамліў першы намеснік пракурора сталічнай вобласці Мікалай Піліпкевіч, узбуджана 3 крымінальныя справы супраць змагароў з эканамічнай і арганізаванай злачыннасцю. У адным выпадку вартавыя правапарушэння, нягледзячы на тое, што пракуратура адмовіла ў санкцыі, усё ж правялі незаконны аперацыйны эксперымент. Па дзювох астатніх крымінальных справах праходзіць міліцыянеры, якія самі ж правакавалі і падбухторвалі грамадзянства да хабарніцтва, а таксама незаконнымі дзеяннямі спрабавалі прымусяць службовую асобу прызнацца ў атрымання хабару. Адметна, што ва ўсіх гэтых парашульчыхых закона былі адзіны матыў: яны хацелі папеліцьшы паказчыкі сваёй працы. «Такія барацьба з карупцыяй нам не патрэбна», — падкрэсліў Мікалай Пі-

ліпкевіч і дадаў, што пракуратура Мінскай вобласці апошнім часам усё часцей адмаўляецца выдаваць міліцыянерам санкцыі на правадзненне аперацыйных эксперыментару. Паводле слоў, у арсенале ўся працоўнікаў праваахоўных органаў ёсць дастаткова іншых спосабаў выяўлення карупцыйнераў. Дарчы, за 5 месяцаў гэтага года ў сталічным рэгіёне зарэгістравана 134 злачынствы з прыкметамі карупцыі, у тым ліку 36 фактаў хабарніцтва. Для параўнання, за аналагічны перыяд года мінулага было зафіксавана адпаведна 222 і 85 пачатковых злачынстваў. Так што, як бачна, аб'ёмы карупцыі на Міншчыне істотна зменшыліся.

Увогуле, злачыннасць у самым вялікім рэгіёне нашай краіны таксама адступала. Паводле звестак пракурора Мінскай вобласці Мікалай Снягіра, за 5 месяцаў у рэгіёне зарэгістравана 11 тысяч 632 злачынствы, што на 7,5 працэнта менш, чым летас. Колькасць цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў скарацілася з 2003 года ў 3 разы. А паказчыкі раскрытальнасці злачынстваў у Мінскай вобласці — адны з лепшых па краіне. Напрыклад, сёлета праваахоўнікамі сталічнай вобласці раскрыта 98,6 працэнта забойстваў і замахаў на забойства, а таксама усё згвалтаванні і спро-

## І ТРАЦКА, І ІНШЫЯ — СА «ЗВЯЗДОЮ» ДАЛУЧАЙЦЕСЯ!

На віцебскім галоўным паштамце Рэспубліканскі дзень падпіска прайшоў з карысцю для чытачоў, паштаткі, журналісты.

Першым падпісаўся на «Звяду» віцебскі пенсіянер Яўген Пятровіч Траццкі.

— Вельмі добра, што «Звезда» дае магчымасць не забываць беларускую мову. А яшчэ — професійна, «па-цэнтршыску» асвятляе палітычны падзеі. Сам я родам з Заходняй Беларусі, скончыў там пачатковую школу, дзе ўсе прадметы выкладаліся на беларускай мове, — адзначыў чытач. І вельмі здзіўлены, калі атрымаў сувеніры ад «Звяды».

Падпіску на «Звяду» перад сцягам «Звяды» дзе былі прадстаўлены свежы нумар газеты, нашы фінансавыя календары і іншы афармлена паштальні 15-га паштовага аддзялення Раіса Пулікоўца. Яна аб'яўляе каля 20 дамоў па вуліцах Хмяльніцкага (межавіта на вуліцы з такой жа назвай знаходзіцца і рэдакцыя «Звяды» — А.П.), Жэсткова, Маскоўскаму праспекту. Старажыца хуценька разнесці ўсю пошту. Такім чынам, «Звяду» прыносіць да рэанімацыі кавы!

Аляксандр ПУХАНСКІ.

## Падпісны марафон яшчэ не фінішаваў...

Учора на паштамтах абласных цэнтраў і Галоўпаштамце сталіцы прайшоў Рэспубліканскі дзень падпіска. Як звычайна, работнік РУП «Белпошта» з вялікай адказнасцю паставілі да яго арганізацыі і правадзнення, за што ім асобная падзяка. Кожная газета, якая правяла заікаўленасць да сустрэчы са сваімі патэнцыяльнымі і рэальнымі падпісчыкамі, атрымала зручнае працоўнае месца для прадстаўлення свайго выдання. Канешне, «Звезда» не магла ўпусціць цудоўнай магчымасці сустрэцца са сваімі чытачамі.

«Падпісны марафонам» на 80-гадовы юбілей — наша даўня

звалі сталічныя паштавыя кіркі, арганізаваны на Галоўпаштамце. А кіраваць, і дакладней, звяртаць курс марафона доверылі Яўгену Крыжановскаму, да якога на працягу дня далучаліся папулярная тэлевадыця Святлана Бароўская, глянц Іван Іванюк, спявачка Паліна Смілава, Анастасія Ціхановіч, Ірына Дарафеева.

Як мы абяцалі — усё, што аформіў падпіску на газету ў гэты дзень, разам з календаром атрымаў ад «Звяды» прыз: кубак, кепку ці майку. Мінчанка Наталля Каменка прыйшла на Галоўпаштамт даспаць вышавальную пасьпку сваёй бабуні Галіне Калядзе з Капыльскага раёна. Аказалася, што Галіна Пятроўна, якая, дарчы, 22 чэрвеня святкуе свой



Таяцяна ЛЯЎКОВІЧ.

## ГРАНАТ І РУБІН СПРЫЯЮЦЬ ЗДОРОВАМУ СЭКСУ, ЯШМА І НЕФРЫТ — ЗАЧАЦЦО ДЗЯЦЕЙ

Усе камяні валодаюць электрамагнітным полем, каштоўныя — асабліва. Яны здольныя выпраменьваць і паглынаць энергію, маюць стаючыя і адмоўныя вібрацыі. На гэтым і заснаваны іх «астудныя» ці — наадварот — распяляючыя страсцы якасці. У старажытнасці, калі ў мужчыны ўзніклі праблемы з патэнцыі, кітайскі і індыйскі медыкі звярталіся да літэрацыі («літас» у перакладзе з грэчаскага азначае «камень») і прапісвалі сваім пацыентам той ці іншы каштоўны мінерал.

Усё гэта мне расказаў прадавец аднаго са сталічных магазінаў для сяброўкі Андрэй, калі я забегла туды за сувенірычым для сяброўкі. Воча зацікавіла за драмаўныя аб'екты ў выглядзе дзядкоўдамавіку з рознымі камячыкамі ў рукавах. Вось толькі які з іх выбраць? Карыстаючыся адсутнасцю іншых лапункікоў, Андрэй прачытаў мне цэную лекцыю пра асаблівасці ўздзеяння розных камянеў на чалавечы арганізм.

— Камень звычайна «трацуе» пры непасрэдным кантакце з целам, калі яго носяць як упрыгожанне, — распавядаў зноўца. — Аднак куды больш эфектыўным старажытныя лекаркі лічылі прыём міні-доз драбненькіх камянеў унутр. Сучасная гамеапатыя падтрымлівае большасць такіх рэцэптаў. Самы папулярным быў жэмчуг, які валодае здольнасцю амаладжаць арганізм у цэлым і паловау сферу ў прыватнасці. У аптэках зараз сустракаецца жамчужны экстракт кітайскай вытворчасці, які паляпшае ў тым ліку і патэнцыю.

(Заканчэнне на 3-й стар.)

## СЕМНАЦЦАЦЬ ДЗЁН У МОРЫ БЕЗ ЕЖЫ

На працягу семнаццаці дзён капітан катара «Дзік» Леанід Касцючэнка расказаў у моры без ежы. Як расказалі сябры Леаніда Касцючэнка, 66-гадовы капітан пераганяў па Чорным моры з Анакава ў Севастопаль катэр «Дзік». За 170 кіламетраў ад мыса Херсанес на катэры сапсаваўся рухавік. Паблізу катэра штодня прыпавялі іншаземныя марскія лайнеры і баржы. Ніхто не спыніўся. У капітана пачаліся галюцынацыі: яго здавалася, што побач з ім у каюце знаходзіцца яго жонка і кот. Праз 17 дзён галюцынацый, змушана Касцючэнка паддабраў балгарскі сукаргуз «Брыс». За гэтыя дні капітан з'еў пачак солі і выпіў некалькі літраў вады.

ПРЫМА-News.

## РОЗГАЛАС

А П О Ш Н Я Я  
І Н Ф А Р М А Ц Ь Я  
С У Т А К

ВО ЗАРАБЛЯЮЦЬ!

## ГАДАВЫ ДАХОД — БОЛЬШ ЗА 20 МЛРД РУБЛЁЎ

Як паведамліў рэдакцыі ў адзеле вылічэння маёмасных падаткаў, дэкларацыя даходаў і маёмасці Міністэрства па падатках і зборах, у сёлётнай кампаніі па дэкларацыі гадавога даходу за 2006 год прымалі ўдзел каля 7,3 працэнта сярэдняспіскавай колькасці працоўнага насельніцтва краіны. Такім чынам, у падатковыя інспекцыі было пададзена каля 280 тысяч дэкларацый сукупнага гадавога даходу, або амаль на 5 працэнтаў больш, чым па выніках дэкларацыя за 2005 год.

Па выніках пераараліку падаходнага падатку за 2006 год 59,6 тысячы фізчных асобаў павінны заплаціць у казну краіны 11,2 млрд рублёў. З другога боку, дэкларацыя сукупнага даходу дало магчымасць плацельшчыкам падаткаў атрымаць назад 48,6 млрд рублёў пераплачаных плацэжкоў на працягу мінулага года.

Паводле слоў суразмоўцы, сярэдняя стаўка налічэння і сплатання падаходнага падатку ў цэлым па эканоміі за 2006 год склала 12,5 працэнта, а па выніках задэклараванага сукупнага даходу — 11, 8 працэнта. Самы вялікі аб'ём сукупнага даходу, які быў задэклараваны за 2006 год фізчнай асобай, склаў больш за 20 млрд рублёў, ці каля 930 тысяч USD, што адпавядае штомесечнаму даходу 77,5 тысячы долараў.

Сяргей КУРКАЧ.

## 1 МЛРД РАСІЙСКИХ РУБЛЁЎ — ДЛЯ БЕЛАГРАПРАМБАНКА

Белграпрамбанк стаў першым банкам у рэспубліцы, якому ўдалося прыцягнуць сіндыкаваны крэдыт у расійскіх рублях.

Як паведамліў нашай газеце ў банку, пагадненне аб прадстаўленні Белграпрамбанку крэдыту на 1 млрд расійскіх рублёў падпісана ўжо ў Маскве, а арганізатарам яго выступіў расійскі Знешгандальбанк. Між іншым, унікальнасць гэтай падзеі яшчэ і ў тым, што ўпершыню расійскі банк арганізаваў рублёвы сіндыкаваны крэдыт для банка-нерэзідэнта. Гэтая здзелка выклікала значны інтарэс не толькі з боку выдчынчых банкаў Расіі, але ёй зацікавіліся таксама і еўрапейскія крэдытныя фінансавыя арганізацыі: ўдзел у здзелцы прынялі 10 расійскіх банкаў і шэрагу еўрапейскіх краін.

Ігар ГРЫШЫН.

## СУПРАЦЬ АДМЫВАННЯ НЕЗАКОННЫХ ДАХОДАЎ

Пытанні легалізацыі незаконных даходаў і фінансаванне тэрарызму маюць у свеце глабальны характар, паведамліў учора дырэктар Дэпартаменту фінансаванага маніторынгу Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі Валерый Ярашэўскі.

Паводле ацэнкі міжнародных арганізацый, агульны аб'ём адмываемых у свеце фінансавых сродкаў складае ад 2 да 5 працэнтаў сусветнага прадукту або каля 2,5 трлн долараў. Каб змагацца з гэтай з'явай, міжнароднымі канвенцыямі і стандартамі прадугледжана стварэнне ў кожнай краіне падраздзяленняў фінансавай разведкі.

Для ажыццўлення мераў па процідзеянню легалізацыі даходаў, атрыманых незаконным шляхам, у Беларусі быў створаны Дэпартамент фінансаванага маніторынгу, які выконвае функцыі падраздзялення фінансавай разведкі.

За пяць месяцаў спецыялісты беларускай службы накіравалі праваахоўным, кантралюючым і іншым органам 702 паведамленні аб падазронах фінансавых аперацый. Па выніках праверкі праваахоўнымі органамі спagnaна ў бюджэт краіны адміністрацыйныя штрафы на суму каля 4,3 млрд рублёў, а таксама ўзбуджана 93 крымінальныя справы. У сваю чаргу Дэпартамент фінансаванага маніторынгу КДК Беларусі ўжо сёлета атрымаў каля 100 тысяч паведамленняў аб падазронах фінансавых аперацый з боку іншых структур (банк, рынак каштоўных папер, ламбарды, натарыўсы і іншыя), 85 працэнтаў якіх звязаныя з перавышэннем парогу аб'ёмаў руху фінансавых сродкаў. Дадзены парог грошай для фізчных асобаў складае 2 тысячы базавых велічын.

На думку Валерыя Ярашэўскага, нават па самых сціплым падліках, у нашай краіне аб'ём незаконных даходаў, дзе ажыццўляецца механізм адмывання грошай, можа дасягаць 100 мільянаў долараў у год.

Сяргей КУРКАЧ

## ЗАБАРОНЕНА НАВЕДВАЦЬ ЛЯСЫ

Пастановай № 667 Мінскага аблвыканкама ў сталічнай вобласці ўведзена забарона на наведванне насельніцтвам лясоў і ўезд у іх аўтатранспарту. Дадзена мера была прынята ў сувязі са спякотным надвор'ем, што працігла час назіраецца як у сталічным рэгіёне, так і ў цэлым па краіне.

Як удакладніў рэдакцыі ў Мінскім абласным упраўленні МНС, згодна з артыкулам 76 Ляснога кодэкса Рэспублікі Беларусь, падчас дзеяння забароны знаходзіцца ў лясных угоддзях здавальная толькі асобам, што ажыццўляюць ахову лесу, займаюцца тэушынем пакараў. За парушэнне забароны, згодна з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, грамадзянам гражае штраф у памеры да 25 базавых велічын (калі не было ўрону прыродзе) ці да 50 базавых велічын (калі апошні быў нанесены). Да 12 базавых велічын можа быць накладзена на грамадзян за распальванне вогнішча ў неналежным месцы.

Сяргей РАСОЛЬКА

## УВАГА: ПРАМАЯ ЛІНІЯ

### КАБ НЕ «СЦІСКАЛА» НІ СПІНУ, НІ ГАЛАВУ

Галаўныя болі, галавакружэнні, прафілактыка і лячэнне інсультаў, болі ў пазваночніку — аб гэтым можна распытаць падчас чарговай медыцынскай «прамой лініі» загадчыцу неўралагічнага аддзела Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра неўралогіі і нейрарургіі, галоўнага пазаштатнага неўралога Камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама Ганну Віктараўну АСТАПЕНКА. «Прямая лінія» адбудзецца ў рэдакцыі газеты «Звезда» 26 чэрвеня з 15.00 да 16.30 па нумарах: (8-017) 292 38 21 і 292 38 22. Папярэднія пытанні можна пакінуць па нумарах: (8-017) 287 18 29 (Святлана Барысенка) і 287 18 36 (Вользе Шайку).

## ПРАМАЯ ЛІНІЯ

### АБ ІЛЬГОТАХ. І НЕ ТОЛЬКІ

Пытанні сацыяльнай абароны апошнім часам сталі ці не найбольш папулярнымі. Што можа прапанаваць дзяржава ўсім тым, хто апынуўся ў цяжкай сітуацыі, магчымасці абслугоўвання на даму і перспектывы стварэння службы сядзелак, падтрымка пенсіянераў і інвалідаў, ільготы і гарантыі — усё гэта стане тэмай нашай чарговай «прамой лініі» з удзелам намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Валерыяна Васільевіча КАРАЛЯ.

Такім чынам, увага! Згодна з папярэдняй дамоўленасцю, наша «прамая лінія» адбудзецца ў пятніцу 22 чэрвеня з 11 да 12 гадзін па рэдакцыйных тэлефонах: (8-017) 292-38-21 і 292-38-92. Папярэдняе пытанні прымаюцца па нумарах (8-017) 287-17-57.

## КУП «МІНСКІЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ»

по поручению комиссии по работе с имуществом, обращенным в доход государства, при Борисовском райисполкоме проводят открытый аукцион по продаже обращенных в доход государства объектов недвижимости:

№ Лота	Наименование объекта	Адрес объекта	Общ. пл. (кв.м)	Начальная цена, бел. руб.
1	Проходная	г. Борисов, ул. Почтовая, 61	14,2	104
2	Административное здание	г. Борисов, ул. Почтовая, 61	104	132 145 000
3	Мастерская	г. Борисов, ул. Почтовая, 61	457,5	
4	Гальванический цех	Борисовский р-н, д. Лошица	712	259 074 570
5	Торговый киоск	г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ		

ЗВЯЗДА 21 чэрвеня 2007 г.

*Звязда-90: адваротны агляд*

## Лепшая ўзнагарода — удзячныя чытачы

«Звязду» я чытаю гадоў пятнаццаць — гэта найперш звязана з маёй работай. Як загадчык бібліятэкі я павінна ў першую чаргу прагледзець матэрыял для картатэкі — указы, законы, пастановы і гэтак далей. У нас у бібліятэцы ёсць сацыяльна-інфармацыйны цэнтр, дзе звычайна мы выстаўляем найбольш цікавае з газет на самых розных тэмах і накірунках. Скажу, што «Звязда» ў гэтым цэнтры — частая госьця.

На жаль, не заўсёды атрымліваецца прачытаць газету «ад коркі да коркі» — трэба паспеець абслужыць усіх чытачоў, наведваць пажылых людзей на даму, выканаць іх заказы, арганізаваць дзіцячую віктарыну ці падрыхтаваць экалагічны ўрок... Але ў «Звяздзе» матэрыялы размешчаны вельмі кампактна, іх заўсёды шмат і на розныя тэмы, таму паспяваю выхапіць самае цікавае, неабходнае — ад палітыкі да жыцця звычайных працаўнікоў.

Падабаецца, што ваша выданне выключна беларускамоўнае, дзякуй, што не даеце заблыцца на такую являчую, такую мілагучную і прыгожую матчыную мову. З рубрык і я, і іншыя вашы чытачы вылучаем «Хатнюю энциклапедыю» — там заўсёды знойдзеш нешта карыснае, то, што можа спатрэбіцца любому гаспадару. А яшчэ вельмі імпануе здольнасць «Звязды» і звяздоўцаў сярод

## БЕЖАНЦЫ: КРОПКА АДЛІКУ

Гасціннасць і талерантнасць — такія ж выразныя рысы нацыянальнага характару беларусаў, як нямецкая ашчаднасць і англійская вернасць традыцыям. Мы, вядома ж, не можам застацца ў баку ад адной з самых вострых проблем сучаснасці — праблемы бежанцаў. 20 чэрвеня ў нашай краіне таксама адзначылі Сусветны дзень бежанцаў. З нагоды гэтай даты 7 гадоў запар праводзіцца спецыяльныя кінапаказы. І арганізатары (Прадстаўніцтва Упраўлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў у Беларусі і «Кінавідэапракрат»), і наведвальнікі Дзён кіно пра бежанцаў у мінскім кінатэатры «Перамога» дэманструюць сваю незабывацца да тых, хто стаў чужымі сярод сваіх і, будзем спадзявацца, сваімі сярод чужых.

На адкрыцці паказу перад публікай выступілі Джыхан Султангалу — рэзідэнт-каардынатар, пастаяны прадстаўнік Праграмы развіцця ААН у Беларусі, намеснік старшын дыпламатычнай місіі паломства Вялікабрытаніі ў Беларусі Дэві Рэдграф і кінарэжысёр Максім Жбанкоў, які расказаў пра асаблівасці фільма «Афрыканскі рай», што адкрывае сёлеты спецпаказ.

У сваёй змяняльнай прамове спадарыня Султангалу казала аб тым, што тысячы людзей па ўсім свеце штодзень пакаюцца свае думкі ў пошукі лепшага жыцця, аднак яна хоча звярнуць увагу на тых, хто робіць гэта не па сваёй волі, а з-за бязлі праследванняў:

— Нглядзячы на тое, што ў кожнага бежанца сваё гісторыі і сваё асабістае бяда, усіх іх аб'ядноўвае неверагодна смеласць, патрэбна не толькі для таго, каб выжыць, але і пабудваць нанова сваё разбуранае жыццё. Мы хочам аддаць даніну павагі гэтым людзям, якія пераадолявалі шматлікія цяжкасці і ніколі не гублялі надзею. Яны маюць патрэбу ў нашай цярылінасці, павазе, у нашым разуменні, асабліва найбольш безабаронныя і са іх — жанчыны і дзеці. Вернемся ж да нашых паказуў. Першую стужку, прадстаўленую ў рамках спецыяльнага паказу ў Беларусі, — «Афрыканскі рай» — сме-ла можна перайменаваць у «3 ног на галаву». Менавіта так перавернута ўсё ў фантастычна-іранічнай, нават сатырычнай карціне — у 2033 годзе Еўропа ў глыбокім крызісе: ў Германіі прыйшлі да ўлады туркі, Францыя стала калоніяй Гватэмалы, а Афрыканскі кантынент, наадварот, здолее аб'яднацца і ўтварыць супердзяржаву — Злучаныя Штаты Афрыкі. Магнутая дзяржава — рай для імігрантаў, якія імк-

нуцца трапіць туды ўсімі праўдамі і напрадамі, не цюраюцца яны нават нелегальнай вандроўкі. Ражысёр Сільвестр Амосу (род.м, дарэчы, з Беніна) іранізуе над усім: у створаным ім свеце запатрабавана ў сучаснай Еўропе пра-сіфія Дэві Рэдграф і кінарэжысёр Максім Жбанкоў, які расказаў пра асаблівасці фільма «Афрыканскі рай», што адкрывае сёлеты спецпаказ.

— Нглядзячы на тое, што ў кожнага бежанца сваё гісторыі і сваё асабістае бяда, усіх іх аб'ядноўвае неверагодна смеласць, патрэбна не толькі для таго, каб выжыць, але і пабудваць нанова сваё разбуранае жыццё. Мы хочам аддаць даніну павагі гэтым людзям, якія пераадолявалі шматлікія цяжкасці і ніколі не гублялі надзею. Яны маюць патрэбу ў нашай цярылінасці, павазе, у нашым разуменні, асабліва найбольш безабаронныя і са іх — жанчыны і дзеці. Вернемся ж да нашых паказуў.

Першую стужку, прадстаўленую ў рамках спецыяльнага паказу ў Беларусі, — «Афрыканскі рай» — сме-

ла можна перайменаваць у «3 ног на галаву». Менавіта так перавернута ўсё ў фантастычна-іранічнай, нават сатырычнай карціне — у 2033 годзе Еўропа ў глыбокім крызісе: ў Германіі прыйшлі да ўлады туркі, Францыя стала калоніяй Гватэмалы, а Афрыканскі кантынент, наадварот, здолее аб'яднацца і ўтварыць супердзяржаву — Злучаныя Штаты Афрыкі. Магнутая дзяржава — рай для імігрантаў, якія імк-

нуцца трапіць туды ўсімі праўдамі і напрадамі, не цюраюцца яны нават нелегальнай вандроўкі.

Ражысёр Сільвестр Амосу (род.м, дарэчы, з Беніна) іранізуе над усім: у створаным ім свеце запатрабавана ў сучаснай Еўропе пра-сіфія Дэві Рэдграф і кінарэжысёр Максім Жбанкоў, які расказаў пра асаблівасці фільма «Афрыканскі рай», што адкрывае сёлеты спецпаказ.

— Нглядзячы на тое, што ў кожнага бежанца сваё гісторыі і сваё асабістае бяда, усіх іх аб'ядноўвае неверагодна смеласць, патрэбна не толькі для таго, каб выжыць, але і пабудваць нанова сваё разбуранае жыццё. Мы хочам аддаць даніну павагі гэтым людзям, якія пераадолявалі шматлікія цяжкасці і ніколі не гублялі надзею. Яны маюць патрэбу ў нашай цярылінасці, павазе, у нашым разуменні, асабліва найбольш безабаронныя і са іх — жанчыны і дзеці. Вернемся ж да нашых паказуў.

Першую стужку, прадстаўленую ў рамках спецыяльнага паказу ў Беларусі, — «Афрыканскі рай» — сме-ла можна перайменаваць у «3 ног на галаву». Менавіта так перавернута ўсё ў фантастычна-іранічнай, нават сатырычнай карціне — у 2033 годзе Еўропа ў глыбокім крызісе: ў Германіі прыйшлі да ўлады туркі, Францыя стала калоніяй Гватэмалы, а Афрыканскі кантынент, наадварот, здолее аб'яднацца і ўтварыць супердзяржаву — Злучаныя Штаты Афрыкі. Магнутая дзяржава — рай для імігрантаў, якія імк-

нуцца трапіць туды ўсімі праўдамі і напрадамі, не цюраюцца яны нават нелегальнай вандроўкі. Ражысёр Сільвестр Амосу (род.м, дарэчы, з Беніна) іранізуе над усім: у створаным ім свеце запатрабавана ў сучаснай Еўропе пра-сіфія Дэві Рэдграф і кінарэжысёр Максім Жбанкоў, які расказаў пра асаблівасці фільма «Афрыканскі рай», што адкрывае сёлеты спецпаказ.

Да юбілею «Звязды» засталася 49 ДЗЁН

## Дзе ўжо — на што варты іншыя.

Апошняя выстава тэхнікі і тэхналогіяў для сельскай гаспадаркі «Белагра-2007», якая адбылася ў Мінску на пачатку чэрвеня, на мой погляд, не адпавядала такому прынцыпу. Складлася ўражанне, што яе арганізатарам куды важней было прадэманстраваць дасягненні замежных вытворцаў сельгастэхнікі, чым прапандаваць працоўкі айчынных машынабудаўнікоў.

Апошняя выстава тэхнікі і тэхналогіяў для сельскай гаспадаркі «Белагра-2007», якая адбылася ў Мінску на пачатку чэрвеня, на мой погляд, не адпавядала такому прынцыпу. Складлася ўражанне, што яе арганізатарам куды важней было прадэманстраваць дасягненні замежных вытворцаў сельгастэхнікі, чым прапандаваць працоўкі айчынных машынабудаўнікоў.

Апошняя выстава тэхнікі і тэхналогіяў для сельскай гаспадаркі «Белагра-2007», якая адбылася ў Мінску на пачатку чэрвеня, на мой погляд, не адпавядала такому прынцыпу. Складлася ўражанне, што яе арганізатарам куды важней было прадэманстраваць дасягненні замежных вытворцаў сельгастэхнікі, чым прапандаваць працоўкі айчынных машынабудаўнікоў.

### ПАРАДНЫМ КРОКАМ ПА ПРАСПЕКТУ...

Ва Узброеных Сілах Беларусі працягваецца падрыхтоўка да правядзення святочнага парада, які прывясцацца Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дню Рэспублікі).

Паводле слоў палкоўніка Вячаслава Раменчыка, начальніка аддзела інфармацыі галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай працы Міністэрства абароны, сёлета ў парадзе возьмуць удзел толькі пешыя калоны, бо тэхніка выкарыстоўваецца раз у пяць гадоў, на юбілейныя даты. Падрыхтоўка традыцыйна адбываецца з савкавіка — спачатку аддзінчона стравяла, потым у складзе падраздзяленняў. Генеральная рэпетыцыя парада панецкага непасрэдна ў раёне яго правядзення (перасячэнне пр. Пераможаў і пр. Машэрава ў г. Мінску) з 27 чэрвеня. Зараз жа ўдзельнікі ўрачыстага мерапрыемства дыслакуюцца на базе 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады, на стравой палцоўцы ў гэтай тэрыюроўка, удаканальваючы сваё майстэрства.

Святочны парад на Дзень Незалежнасці не абыходзіцца без плац-канцэрта Роты ганаровай варты, якая займаў рыткуе арыганальную партыю. Чым сёлета нас будучь здзіўляць майстры сінхроннасці, расказаў палкоўнік Ана-толь Грышчэў, ваенны камэндант мінскай ваеннай камандурыты: — Гэты плац-канцэрт будзе працягвацца прыкладна 15 хвілін, а ўдзел у ім возьме 151 калектыв. Большасць элементаў у нас не запэчычаных, а сваіх, прычым у сёлетняй праграме з'явіліся новыя складаныя стравявыя прыёмы з карабінам. Назвы ім пакуль не прыдумалі, бо галоўнае — выканаць элементы тэхнічна ў адзін сэнсавай звязцы, каб выступленне спадабалася гледачам. Аб усёй праграме не буду расказваць, таму што гэта трэба бачыць. Заўважу толькі: перад развітаннем звычайна выносіцца сцяг нашай дзяржавы, а мы вырашылі яшчэ дадаць і элементы, якія сімвалізуюць ваенную арганізацыю Узброеных Сіл Беларусі.

Ірына ПРЫМАК.

# ЗАДЖОНДАЗІРЫЛІСЯ\*? ПОГЛЯД



чым прапандаваць працоўкі айчынных машынабудаўнікоў.

Апошняя выстава тэхнікі і тэхналогіяў для сельскай гаспадаркі «Белагра-2007», якая адбылася ў Мінску на пачатку чэрвеня, на мой погляд, не адпавядала такому прынцыпу. Складлася ўражанне, што яе арганізатарам куды важней было прадэманстраваць дасягненні замежных вытворцаў сельгастэхнікі, чым прапандаваць працоўкі айчынных машынабудаўнікоў.

Шмат чаго змянілася ў сельскай гаспадарцы за апошнія гады. Перш за ўсё дала пра сабе знаць дэмаграфічная сітуацыя. Вялікі адток рабочых рук з вёскі выклікаў да жыцця неабходнасць рэзкага павелічэння механізацыі працы і яе энерганасычанасці. з'явіліся новыя тэхналогіі і тэхніка ва ўсіх без выключэння галінах сельскай гаспадаркі. Ні айчынная аграрная навука, ні машынабудаўнікі не здолелі ў кароткі прамежак часу на гэта адраэвацца, свабодныя нішы рынку занялі замежныя вытворцы.

Калі ўлічыць, што Беларусь была зборачным цэхам Саюза і што нашы рабочыя і інжынерныя кадры маюць рэпутацыю кваліфікаваных і добрасумленых, то з такім станам рэчаў можна было згадзіцца толькі часта. Аднак прайшоў час і сёння выдаюцца: старая добрая Еўропа зусім не супраць пакарміць сваёго рабочага за шот беларускага селяніна. Нглядзячы на праграму імпартазамышчэння і іншыя добрыя дакументы, замежная сельгастэхніка па-ранейшаму імкнецца прапісацца ў нас на пастаянна.

Я паспрабую знайсці адказ на пытанне, чаму так адбываецца, і ў думках прыкінуў на сабе роблу адказнага супрацоўніка аблвыканкама. Вядома, што на-

*«Джон Дзір» — сусветна-вядомая амерыканская фірма па вытворчасці сельгастэхнікі.*

#### \$249 000 — ПА ЛІПАВЫХ ДОКУМЕНТАХ

Правахоўнікамі ўзбуджаны крымінальныя справы ў адносінах да кіраўнікоў двух таварыстваў, якія падзараюцца ў выманьванні буйных крэдытаў ў беларускіх банках.

Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў прэс-службе Камітэта дзяржкантролю, у прыватнасці, Дэпартаментам фінансавых расследаванняў КДК узбуджана крымінальная справа ў адносінах да дырэктара сталічнага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Прамчармэт». Паводле версіі следства, гэты кіраўнік разам з дырэктарам аднаго з сумесных прадпрыемстваў прадставіў у мінскае аддзяленне аднаго з банкаў неспраўднёныя звесткі аб наўніскай закладнай маёмасці. Зроблена гэта было яшчэ ў ліпені 2003 года з мэтай атрымання крэдыту. Падарозны сваёю дабіўся: банк прадаставіў крэдыт у суме 249,1 тысячы долараў ЗША. Таксама ў выманьванні крэдыту падзаражыцца дырэктар наваполацкага ТАА «Кампанія Крый». Жанчына, як мяркуюцца, каб атрымаць крэдыт на суму 200 мільёнаў рублёў, прадставіла ў банк у жніўні мінулага года заведаму неспраўднёныя дакументы, якія мелі істотнае значэнне для выдачы крэдыту.

Ігар ГРЫШЫН.

значна розніліся якасцю). Калі пакінуць за межамі размовы Гомсельмаш і Мінскі трактарны (якія маюць уплысна магутыня практыяны арганізацыі), і ў некаторай ступені «Бабруйскагра-маш», то ў астатніх вытворцаў адчувальны недаход навуковай базы, у многіх вырбах заклада-дзены старыя падыходы праектавання і старыя тэхналогіі. Многія раэзнін проста скрадзе-ны з замежных узорам. З такім падыходам гаварыць пра выхад на замежную рынку проста не-зусур'эзна. Машыны адвёртачнай зборкі, сабраныя на прадпры-емствах райагратэхнікі, у больш-шасці складаюцца з імпартных камплектуючых і з-за гэтых не-могуць быць канкурэнтамі фір-маў-донараў. У іной час у ма-шынабудаваанні існаваў паказ-чык нарматыўна-чыстай пра-дукцыі. З яго дапамогай удава-лялася адсыць ад практыкі «дзьмутыня» лічбаў пры рэаліза-цыі прадукцыі, дзяржава кант-ралявала канкрэтны ўнёсак вы-творцы ў цану вырабу. Калі б заданы паказчык захаваўся, то сёння не было б падстаў гаварыць пра шырокі скрыты імпар-т сельгастэхнікі. Між тым прад-прыемствы райагратэхнікі (ды і іншыя дробныя вытворцы) ма-лі б і павінны працаваць на ўнутраны рынак і экспарт на аснове шырокай унутрыгалоў-вай (а, магчыма, і міжгалоўнай) кааперацыі. Агульнадзяржаўны патэнцыял для вырабу сельгас-

тэхнікі яшчэ задзейнічаны далёка не поўнасцю. Дзіўлюся, калі тая ці іншая гаспадарка хваліцьца набыццём сучасных даіль-кіх комплексаў. Рэч і сапраў-ды вартая. Але ці настолькі яны, гэтыя комплексы, «хіт-рыя», што беларускай прамыс-ловасці іх не засвоіць? Стаўлю гэта пытанне не рытарычна. Збыт іх на прасторах былога Саюза — неабмежаваны.

Дзяржава ставіць на мэце стварэнне Парка высокіх тэхна-логіі — «сіліконавай» даліны — і ў той жа час можа страціць рэ-альны сектар эканомікі. Прычым з вялікім экспертным патэнцыя-лам! Зусім відавочна, каб гэта-га не адбылося, аднаго арга-наізацыйнага аб'яднання вытвор-цаў сельгасмашын пад шыл-даў канцэрна «Белаграмаш» мала. Наспела пытанне ства-рэння пад кантролем дзяржавы адзінага магутнага праектна-канструктарска-тэхналагічнага цэнтра, незалежнага ад чыноў-нага ляду. Працуючы поўнасцю на гаспадарчым разліку, такая арганізацыя ўзяла б на сябе функцыі кантролю над увозам імпартнай сельгастэхнікі, ства-рэння новых навуковаіемістых узорам для прадпрыемстваў рэспублікі, садзейнічала б ука-раненню новых тэхналогіяў, вы-ступала б на знешніх рынках арга-нізатарам сумесных вытвор-часцяў, вяла прамысловую разведку. Справаздача працы такога цэнтра была б прастай — на падставе забеспячэння раз-розныхных вытворцаў сучаснымі распрацоўкамі, рэст экспарту сельгасмашын. Уроўнены, пра-дцы цэнтра была б карыснай для вырашэння праблемы малых га-нараў, каардынацыі выкары-стання дзяржаўных сродкаў. Але галоўнае — краіна адышла б ад безданы залежнасці ад за-межных вытворцаў сельгастэх-нікі, у якую паступова спаўзае з дапамогай сваіх жа суайчынні-каў. І выстава ў Мінску, калі б быў такі цэнтр, выгядала б іна-чай. Бо той жа амерыканскі трак-тар «Джон Дзір» без шлейфа ад-паведнай тэхнікі — не больш чым калос у пустыні. Ведаю, дзеля забавы, разам з трак-тарам, кіраўнікі гаспадарак купля-юць і плугі для яго замежныя, і шмат чаго іншага з таго, што ўжо даўно вырабляецца ў Беларусі.

На выстава, пра якую я зга-даў, беларуская тэхніка знахо-дзілася далёка ад галоўнага ўваходу. «Беларусы», экспазі-цыя завода «Бабруйскагра-маш», гомельская камбайны, прадукцыя іншых нашых вы-творцаў сіцпа туліліся на гоэ-не побач з праспектам Пера-можаў. Як зазначыў адказны супрацоўнік выстававага камі-тэта, зроблена гэта было быц-цам бы для таго, каб нашу тэх-

ніку маглі бачыць са згаданага праспекту... Між тым, як бы ні адоўвалі арганізатары выставы беларус-кія дасягненні на задворак, а ўва-га да айчынай тэхнікі на выста-ве была. І немалая. — «На прасторах былога Саюза Беларусь — адзіная краіна, якая здолела захаваць выраб сельгастэхнікі, — казаяу мне ге-неральны дырэктар гандлёва-вы-стававага цэнтра «Сельгастэх-ніка» з Краснадарскага краю Пётр Сяргеевіч Сагрны. — Дастаткова скажаць, што камбайны Гомсель-маша і трактары «Беларусы» на-былі ў Расіі вельмі цяжка. На за-водах гэта тэхніка «распісана» на некалькі месяцаў наперад. Я пры-ехаў на выставу «Белагра-2007» не для таго, каб падзівацца на за-ходнюю тэхніку. Для мяне важней падтрымаць партнёрскай сувязі з беларускімі вытворцамі. У Крас-надарскім краі іх прадукцыю до-бра ведаюць.

У нас, як і ў вас, ёсць сель-гаспадпрыемствы рознага дабрабыту, малыя і вялікія ка-апэратывы. Ёсць сельгасхол-дынгі, створаныя з дапамогай вялікага капіталу, як сродак яго памнажэння. Аднак эфектыў-насць іх гаспадарання на зямлі нізкая, грошы трацяцца на знешні эфект, на набыццё да-ворагі тэхнікі. Калі спыніць ўлі-гаванні — яны проста лопнуць. Калі б у вашай краіне дзяржа-ва адмовілася фінансаваць сельскую гаспадарку, то паток замежнай тэхнікі таксама спы-ніўся б. Не скарэст, што заходні капітал ведае цану чыноўніку. Так званы «адкат» там заклад-ваецца ў цану вырабу. Таму, калі і гаварыць пра справу сур'ё-зна, пра зацікаўленае гаспада-ранне на зямлі, пра доўгатэрмі-новы бізнэс, заснаваны на ганд-лі сельгастэхнікай, то мы ў Краснадарскім краі грунтуем-ся на продажы не заходняй, а менавіта беларускай тэхнікі. Падкрэслію: той тэхнікі, якая са-бранна не з замежных комплек-туючых, а менавіта выраблена па беларускіх чарцяжам. Гэта да-зваляе без лішніх складанасцяў ствараць сумесныя прадпрыем-ствы і быць незалежнымі ад дык-тату заходняга вытворцы. Ска-жам, мы хачелі б вырабляць у сябе металаёмкія і больш простыя па канструкцыі барты прычэпнай тэхнікі «Бабруйскагра-маша», у той час як шасці па-стаўляў бы сам завод. Ёсць шра-гін іншых прапановаў, да якіх ва-ша прадпрыемства ставіцца прыхільна. З беларусамі можна працаваць.

Мой суразмоўца выказваў на-меры і пажаданні патэнцыяль-нага пакупніка, які жадае купляць беларускае. Што ж ці хто пера-шкяджае гэтак? Віктар ХУРСІК.

## Я і Радзіма СВЯЕ ПРАБЛЕМЫ МЫ ВЫРАШЫМ САМІ, або Пра што гаварыў міністр абароны ў Малым Гарадзішчы

— Вось да мяне звярнулася ўдава з просьбай дапа-

магчы ўстанавіць помнік на магіле мужа, — працягваў міністр абароны. — Я разумею, што памёр былі ваен-наслужачы, але чаму той помнік павінна ставіць дзяржа-ва? А чаму гэтыя не могуць зрабіць дзеці — два сыны і дачка, якія, дарэчы, маюць высокую заробкі? Я гэта робіць усё людзі. Вось чаму нам неабходна сістэму льгот прывесці ў парадак, спыніць распыленне сродкаў. Ад-мена льгот не паўплывае на жыццёвы ўзровень насель-ніцтва. Трэба ісці па шляху стварэння новых рабочых месцаў, павышэння якасці паслуг. Ды льготы застаюць-ца для тых, хто будзе атрымліваць меней за ўстаноўле-ную суму ў месяц.

У другой частцы выступлення міністра зробленыя ак-цэнты на тое, што ў нас створана незалежная дзяржа-ва і свае праблемы мы павінны вырашаць самі, нікто не прыдзе і за нас гэта не зробіць.

Было падкрэслена, што постсваецкая прастора ўяў-ляецца ў зону нестабільнасці і Беларусь падвяргаецца інфармацыйнаму, палітычнаму і эканамічнаму ціску звонку. І тут галоўнае, каб людзі разумелі, дзе праўда, а дзе хлусня.

Л. Мальцаў расказаў пра будні арміі. У клубе ў асноўным прысутнічалі жанчыны і выступ-ленне слухалі ўважліва, але калі справа даяшла да пы-танняў, то, як ні дзіўна, наконт льгот не было ніводнага пытання.

Сымон СЫСТУНОВІЧ, *Ляхавіцкі раён.*

### Крымінал, здарэнні

### КРЫМІНАЛЬНЫ БРЫЛЬЯНТЫ

У сакавіку супрацоўнікі Упраўлення па бар-рацбё з арганізацыяй злачыннасцю па Гомельс-кай вобласці атрымалі інфармацыю аб здел-цы, у выніку якой быў прададзены брыльянт ма-сай 0,37 карата.

У поле зроку апэратыўнікаў трапілі непрацуючы гамялячаны і грамадзянін Расіі. На пачатку чэрвеня «новеліры» зноў «засявіліся». На гэты раз пры про-дажы брыльянта масай 0,34 карата. Прадцыці спач-таку прапаноўвалі пакупнікам залатыя і сярэбраныя ювелірыны вырабы, а ўжо ў працэсе тэргова «выклад-валі» аграненыя алмазы. «Момент ісціны» для прад-прымальных алмазасоцаў надшоў на пагранпера-ходзе «Новая Гута» (на мяжы Гомельшчыны з Украі-най).

Па адрасах прахавання затрыманых у час вобсы-каў быў канфіскавана: 16 залатых ювелірных выра-баў без прабырных кляймаў Рэспублікі Беларусь, 120 г лому залаты і 340 г — сярэбраных вырабаў, 1,3 міль-ёнаў рублёў, 2,5 тыс. долараў ЗША, 13,2 тыс. рублёў ЦБ РФ і абсталяванне для вырабу ювелірных вырабаў. Дзе-рэчы, экспертыза канфіскаваных камяняў была без-апеляцыйная: пакуль аналагаў па якасці такіх алмазаў ў рэспубліцы не існуе.

У цяперашні час суд разглядае крымінальныя спра-ва па частках 1 і 2 арт. 223 Крымінальнага кодэкса Беларсі (парушэнне правілаў аб здзелках з каштоў-нымі металамі і камянямі). Калі не абдуццезца пера-кваліфікацыі, абвінавачваным пагражае пазбавленне волі да васьмі гадоў.

Аляксей ЦІТОЎ.

### СВАБОДА ЦАНОЙ У \$4000?..

У Мінску на вуліцы Заслаўскай супрацоўні-камі падраздзяленняў па барацбё з эканаміч-намі злачыннасцю ГУС і Кастрычніцкага РУУС затрыманы адзін з кіраўнікоў Мінскага завада шасцерняў.

Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў групе ін-фармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканка-ма, 50-гадовая адказная асоба падзараецца ў аtry-манні хабару. Паводле папярэдняй інфармацыі, г-



